

Сувязі з Беларусью, старыя і новыя

Першы беларускі князь Рагвалод (ці Рагнальд па-швэдзку), верагодна, быў швэдам. Вядома, што вікінгі вандравалі па Дняпры на сваім шляху да Чорнага мора. На пачатку XI стагодзьдзя, калі вікінгі займаліся гандлем ад вусьця Навы да Канстанцінополя, Беларусь, што на той час уваходзіла ў Кіеўскую Русь, была для іх важным партнёрам. Згодна з мітам, слова Русь і Рурык маюць свае этымалігічныя карані ў назыве швэдзкага края Руслаген (Roslagen).

Пра дакладнія акаличнасці вядома няшмат, але археалігічныя знаходкі дазваляюць меркаваць, што швэды працяглы час жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі і былі часткай транзыгнага гандлю паміж Скандинавіяй і Канстанцінопалем.

Падчас існаваньяня Вялікага Княства Літоўскага, Рускага (Беларускага) і Жамойцкага, як і ў часы швэдзкага вялікадзяржаў ў XVII стагодзьдзі, таксама існавалі стасункі паміж краінамі, але, на жаль, часьцей за ўсё на полі бою.

Сённяшнія контакты паміж Беларусью і Швэцыяй зусім іншага кітапалту. Швэдзкі інстытут ажыццяўляе сваю прысутнасць у Беларусі праз выкладанье швэдзкай мовы ўва ўніверситетах, мастацкія выставы ды сэмінары, прысьвечаныя жыццю швэдзкага грамадзтва, а звычайнія людзі зь Менску і швэдзкага Сэфле атрымалі магчымасць расказаць пра сваё штодзённае жыццё ў праекце «Відэадзёньнік». Такім чынам, пановаму расчынія юца дзіверы паміж двума народамі.

Мы вельмі радыя таму, што Швэдзкі інстытут можа цяпер прадставіць чытагучу наступнае выданье ўнікальнай кнігі Андрэя Катлярчука пра глыбокія гістарычныя і культурныя повязі Беларусі і Швэціі. Першае выданье гэтай кнігі мела вялікі посыпех і дапамагло пашырыць новыя веды пра гісторыю Беларусі. Паколькі ў Швэціі таксама не хапала дадзеных пра напуш супольную гісторыю, дасьледаваныі Андрэя Катлярчука мелі неаспречнае значэнне.

Швэдзкі інстытут ужо на працягу некалькіх год ажыццяўляе шыроке супрацоўніцтва з рознымі беларускімі партнёрамі ў галіне адукцыі і культуры. Мы спадзяёмся, што гэтая кніга дапаможа паглыбіць контакты паміж нашымі грамадзтвамі і людзьмі ў абедзівых краінах. Кніга дае гістарычныя і культурныя асновы, якія спрыяюць збліжэнню швэдаў і беларусаў.

Уле Вэстберг
Генэральны дырэктар Швэдзкага інстытуту

Прадмова да другога выданьня

З часоў першага выданьня кнігі праішло ўсяго чатыры гады. Вельмі цепчаць, што кніга атрымала такі добры розгалас і другі раз запар друкуеца ў Беларусі даволі вялікім для гістарычнай літаратуры накладам у 2000 асобнікаў. На сёньня гэтае выданье найболыш удалае з трох маіх манаграфій. Пра кнігу пісалі незалежныя і афіцыйныя мэдіи Беларусі ад «Нашай Нівы» да «Беларусі Сегодня». Навуковыя рэцензіі звязаліся ў Беларусі, Польшчы, Летуве, Швэціі. У 2003 г. праца атрымала нацыянальную прэмію імя Багушэвіча Беларускага Пэн-цэнтра як найлепшая гістарычная кніга 2002 г. У 2006 г. кніга атрымала прэмію Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх дасьледаваньняў (The North American Association for Belarusian Studies) імя Зоры Кіпель.

За два гады я атрымаў каля 150 лістоў, электронных паведамленньняў і нават *sms* ад чытачоў кнігі зь Беларусі, Швэціі, Польшчы, Летувы, Канады і ЗША. Пісалі гісторыкі, выкладчыкі, настаўнікі, краязнаўцы, бізнесоўцы, калекцыянэры, вязні беларускай «хіміі». Геаграфія лістоў уразіла, бо засьведчыла, што, нягледзячы на адсутнасць дзяржавай падтрымкі, кніга дайшла да самых далёкіх куткоў Бацькаўшчыны. Для мяне гэта перадусім знак існаваньня ў Беларусі моцнай грамадзянскай супольнасці.

Падчас презентацыі манаграфіі на сусветным кніжным кірмашы ў Гётэборгу маю кнігу набыла адна швэдка. На звыклае папярэджанье, што кніга напісана па-беларуску, а не па-швэдзку, яна апавяяла фантастычна цікавую гісторыю. Аказаўлася, што ўлетку 2003 г. сярод балот Прыпяцкага нацыянальнага парку яе муж-арнітоліг выпадкова спаткаў свайго беларускага калегу, які па-ангельску пераказаў змест маёй кнігі. Уражаны багаццем супольнай гісторыі, швэд патэлефанаваў дахаты і папрасіў жонку набыць манаграфію. Прыемна, што пажаданье дырэктара Швэдзкага інстытуту Эрланда Рынбарга (Erland Ringborg), выказанае ім у прадмове да першага выданьня, здзейснілася, і кніга сапраўды стала «мастом паміж супольнымі мінулым і супольнай будучыніяй нашых краінаў».

Што змянілася ў швэдзка-беларускіх стасунках за мінулыя чатыры гады?

Мушу зазначыць, зъмянілася шмат і да лепшага. Падчас працы над першай версіяй кнігі я ня ведаў ніводнага швэда, які б валодаў беларускай мовай. Сённяня такія людзі ёсьць. У створаных за апошнія гады су-